



СА СКАРГАЙ —
ДА ДЭПУТАТА

МС

ПЛАНЫ
ГОМЕЛЯ
НА БУДУЧЫНЮ

МС



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

25 КАСТРЫЧНИКА 2019 г.
ПЯТНІЦА
№ 204 (29071)

9-24 стар.

**МЯСЦОВАЕ
САМАКІРАВАННЕ**
ГАЗЕТА ДЛЯ ВЫКАРЫСТАННЯ І ДЭПУТАТАМІ МЯСЦОВЫХ САВЕТАў

+TV ПРАГРАМА

ЦЫТАТА ДНЯ



**Дзмітрый МІКУЛЁНАК,
міністр архітэктуры
і будаўніцтва:**

«У 2019 годзе, паводле інфармацыі з аблвыканкамаў, будуць уведзены ў эксплуатацыю тры дамы з выкарыстаннем электрычнай энергіі: у Баранавічах (Брэсцкая вобласць), аграгарадку Тулава (Віцебская вобласць) і Магілёве. У 2020-м, згодна з даручэннем урада, у цэлым па Беларусі лічба павінна павялічыцца да 150 тысяч м² агульнай плошчы. Усяго налета ў краіне плануецца ўвесці ў эксплуатацыю 4 мільёны м² жылля, з іх больш за 1,2 мільёна м² для грамадзян, якія стаяць на ўліку для паляпшэння жыллёвых умоў і якія ажыццяўляюць будаўніцтва з выкарыстаннем дзяржаўнай падтрымкі, больш за 1,1 мільёна м² — для шматдзетных сем'яў».

«ПАСЛЯ ПАКРОВА НЯВЕСТА ГАТОВА»



Фота БелТА

Менавіта гэты восеньскі час у народнай традыцыі лічыцца сезонам вяселляў. Таму выстаўку «Вянок нявесты», якая адкрылася ў Віцебску, можна лічыць вельмі актуальнай. На ёй экспануюцца традыцыйныя галаўныя вясельныя ўборы розных канфесій (прычым не толькі дзявочыя, але і мужчынскія), упрыгожванні дружак і шафераў, старыя фотаздымкі, рэчы з пасагу нявесты, лялечныя тэматычныя кампазіцыі. Усё гэта сабралі і прывезлі супрацоўнікі раённых Дамоў рамёстваў з усяго рэгіёна. Яны ж ахвотна дэманструюць свае экспанаты, як, напрыклад, Ганна ШАЛАЕВА і Марыя МЯЖУЕВА з Гарадоцкага дома рамёстваў і фальклору.



КОРАТКА

• Намалочана больш за 1 млн тон зерня кукурузы.

• Больш за 840 школ Беларусі далучыліся да еўрапейскай сеткі школ, якія садзейнічаюць умацаванню здароўя.

• Пад Гомелем пачаліся выпрабаванні нагрукнай новага моста праз Сож.



• У Беларусі за тры дні выяўлена восем аўтамабіляў з падробленымі VIN-кодамі.

• Мінская міліцыя адзначае рост крадзяжоў з банкаўскіх картаў.

Рэпарцёр

Перапісчыка чакалі?

Для тых, хто скарыстаўся інтэрнэтам, перапіс насельніцтва ўжо закончыўся. Пэўная частка людзей схадзіла на перапісныя пункты і там пагутарыла са спецыялістамі. Але ж многія чакаюць, што да іх дадому завітае перапісчык. Мы прайшліся па вуліцах аграгарадка Яроміна, што ў Гомельскім раёне, разам з дзяўчынай мадэльнай знешнасці, перапісчыцай Крысцінай КРАЎЦОВАЙ.



Заплечнік з бутэрбродамі і вадой, фірменная сумка з нататнікам, свістком і ліхтарыкам. Планшэт у руках. Бэйджык-пасведчанне на сіній стужачцы на шыі. Усё па правілах. Нават абутак: ён зручны, без абцасаў.

СТАР. 3

Тэхналогіі

СЛЕДСТВА ПА НАВУЦЫ

Як малады міліцыянер-вучоны ўдасканалвае
якасць экспертнай дзейнасці

Кандыдат юрыдычных навук, падпалкоўнік, выкладчык кафедры апэратыўна-вышуковай дзейнасці Магілёўскага інстытута МУС, апантаны сваёй справай вынаходнік — усё гэта пра Ягора Лаппо. Малады чалавек не проста жыве сваёй прафесіяй, ён ёй дышае. Ягор прызнаецца, што ніколі б сваю работу на іншую не прамяняў. Калегі добра ведаюць: калі Лаппо ўвайшоў у азарт, ён выпадае з часу, забывае і пра сон, і пра ежу. Нават жонка часам раўнуе. Хоць сама таксама міліцыянер. Але менавіта такія і становяцца рухавікамі прагрэсу. Нядаўна вынаходнік запатэнтаваў распрацоўку, якая вельмі аблегчыць работу крыміналістам.

СТАР. 4



ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008